

Ба 81189

З ИМЯ Н. ДУШЭНСКОГО.
РУССКАЯ КНИГА

ЮРЫ КУЧИНСКИ.



ад Моря да Мори.



1921

Гарбак

Za pozwoleniem cenzury wojskowej
Białystok, Drukarnia „Promień”.

I.

Хто ня пры моры—тым ад усіх горы,
так кажыцца пра тыя дзяржавы, якія не
прыпіраюцца да мора, а значыцца—не
гранічуцца з вялікім съветам, бо мора
даходзіць да ўсіх граніц съвету і даець
магчымасць стыкацца проста з найболь-
шымі дзяржавамі ўсяго съвету. Прыста-
нішча для караблёў пры берагу сваей
дзяржавы съцягніць сюды ўсё, што каму
трэба ад людзей далёкіх і ад нас людзям
далёкім. У людзей німа лесу дык мы ім
даём, а ў нас німа карасіны дык яны нам
даюць; у іх німа лёну дык мы ім даём,
а ў нас німа жалеза дык яны нам даюць;
у іх німа шарсьціньня дык мы ім даём,
а ў нас німа солі дык яны нам даюць;
у іх німа яек дык мы ім даём, а ў нас
німа цукру дык яны нам даюць; у іх німа
плянкі дык мы ім даём; у іх німа грыбоў

25.04.2009 3

дык мы ім м; у іх німа ягад дык мы ім даём; у ніхват масла ці дабра якога дык мы ім даём, а яны нам даюць тое чаго у нас ністаець: гарбаты, ці ваты, ці віна, ці якой прыкрасы. Не задарма пэўна-ж абдзеляць адны другіх прыходзіцца: яны з нас гроши бяруць за іхнія тавары, а мы з іх гроши бяром за нашы тавары; і каб мы ня мелі чаго каму прадаць і раздабыць гроши дык не маглі-б нічога ніадкога купіць. Значыцца—калі будзем мець зашто купіць і калі будзем мець вялікі съвет даступным да нашага берагу дык пасулюць і здалёку навязуць нам усяго-чыста, aby толькі мы хацелі купляць; а мы будзем выбіраць — што нам лепш падабаецца ці што нам таней ўступаецца. Ведама, гэтак рабіць можам толькі тады, калі ад нашай волі будзе залежыць распараджацца нашым дабром і нашымі закупкамі. Ну і ведама—ня зможам а ні прадаць з выгадай а ні купіць па мыслі, калі граніца із вялікім съветам будзе пад чужым дазорам, як гэта ёсьць цяпер. Маем таму ўжо добраю навуку. Вось, пад дыктатарствам польскага служкі пана Жэлігоўскага Віленшчына корміцца чорнай сольлю (польскай), а пры Асмалоўскім

кармілася чырвоным цукра (польскім),
бо каб мець, што лепшае трэба было-б
прывязьці з заграніцы: соль з Нямеччыны,
а цукер з Украіны або ад Чэхаў, як гэта
калісь і рабілася. Але прыграбшы ўладу
ў свае рукі палякі хочуць зарабіць ад
беларусаў—на сваім хоць благім тавары.
І калі для коопэратываў Віленшчыны за-
хацеў Саюз даставіць з заграніцы лепшай,
белай і танейшай солі і цукру дык з
Варшавы забаранілі прапусьціць праз
граніцу, кажучы—з вялікай маной—што
ў Польшчы збытак солі і цукру дык німа
патрэбы прывезіць з заграніцы... Зна-
чыцца — пад польскай апекай беларусам
трэба тым абхадзіцца, што з ласкі палякі
пропусьцяць да беларусаў, а таго добра
што заграніца мае і што нам пара мець
дык Польшча не прапускае. І прадаць
нам проста заграніцу, каб выгадней пра-
даць, дык і гэтага ня можна беларусам,
бо толькі панскай хэўры пад фірмай
„Лен крэсовы“ выдана права вывозу з
Беларусі лёну, толькі яны, такім парадкам,
маюць права мець выгаду з беларускага
лёну ад перапрадажы заграніцу. А пакуль
іншыя хэўры завядуцца для манапольнага
гандлю беларускім дабром, дык тымча-

сам ня толькі да граніцы трудна дабрацца,
але нават да Вільні: каб што прывязьці
з добра на продаж, дык шмат перашкод
трэба паканаць, аж не адважышся болі
туды з таварам ехаць. Такія добрыя па-
радкі пад уладай палякаў. А гэта яшчэ
толькі пачатак, бо асьцерагаюцца, каб не
адстрашыць народ, пакуль яго яшчэ ня
моцна заграблі і пакуль яшчэ вядзеца
торг з Літвой за Віленшчыну. Але поль-
скія паны хочуць заграбсьці ня толькі
Віленшчыну пад Польшу а і ўсю Літву
апанаваць: каб літоўскія жаўнеры і за-
гранічныя дзяржавы ня спынілі, дык-бы
Жэлігоўскі пёрся-б далей на чужую яму
зямельку—на літоўскую. А якая пагібелъ
яго сюды прэць? Лапчывасьць польскай
шляхты, лапчывасьць нажывацца на ўся-
кім манапольным гандлю, які толькі ім
удаецца ад польскай улады вырабляць
бо яны лаўчакі: хочуць паддабрухацца
польскай уладзе хвалючыся, што яны
„скаштаваўшы салодкага ня маюць ахвоты
да горкага“, а гэта значыць, што да бе-
ларускай ці да літоускай долі ім німа
ахвоты, а да польскай—да хвалёной дык
яны ласа прыгарнуліся. З лапчывасьці
да літоўскага мора—да Мэмеля, да Па-

лонгі—ім вялікая ахвота, бо каб нажыцца на загранічным гандлю, дык ім мала прыстанішча у Гданьску, які яшчэ ня польскі і нет ведама ці будзе польскім. А больш надобнага, даступнага марскага берагу ў Польшчы німа, дык літоўская Палонга і Мэмэль на берагу Балтыцкага мора ім і ахвота заграбсьці пад уладу Польшы, а там яны паны! А каб так блізка ад Лібавы апынуліся дык-бы пэунаж-бы не съцярпелі каб заграбсьці і Лібаву, неяк-бы нашлі на тое прычэпку да латышоў: сталі-б даказываць усюму съвету, што ў Лібаве найбольш літвіны жывуць, якія трэба каб былі пад аднай уладай — пад польскай... Так, бераг літоўскага мора ім назарэз патрэбны, бо ў Гданьску ім мала панаваньня, дзе нямецкі горад і парадкі; а ў Літве ім-бы хацелася запанаваць морам, там народ меншы ад нямецкага, дык яго лягчэй апанаваць. Мора для палякаў пакуса. А на іншы дагавор з Літвой ісьці ня хочуць, як толькі на такі, які з бойкі дастаецца асіліўшы суседа. Беларусы-ж з літвінамі пашлі на міравы дагавор, і па гэтаму дагавору маюць права карыстаць з літоўскага берагу мора як і літвіны. На літоўскім берагу

мора у Мэмэлі і ў Палондзы добрае прыстанішча для загранічных караблёў; а ад гэтага берагу кароткая дарога да Беларускага Краю: праз Коўну, Вільню, Менск, Бабруйск, Жлобін аж да Гомля— простая дарога. Для паўночнай Беларусі найбліжэйшы бераг мора у Латвії (Рыга, Віндава, Лібава), куды вядзець простая дарога праз Дзьвінск, Полацак, Віцябск, аж да Смаленску. З гэтага добра відаць, з кім беларусам трэба дружбу вясьці і з кім сябравацца: з літвінамі і з латышамі нам да кумпаніі прыстаць трэба, да саюзу, каб нам і ім карыстацца з добрага суседзтва і з добрай гасціннасці адны ў другіх, а значыцца—каб нам мець аднальковы з імі доступ да мора—да границы з усім съветам. Што палякам хочацца зласаваць кусок беларускага краю —то-ж відаць як лапчыва пакусюцца на гэта, бо знаюць яму цану—цану вялікую; але-ж і мы сабе цану павінны ведаць і не папушчацца, і не падавацца на чуюсь ласку, калі самі сабой астаўшыся можам па свайму хаценьню распараджацца сваім дабром, сваей зямелькай і сваей воляй. Авечка якая ўжо дурная а ўсё-ж сама ваўку ў лапы ня лезіць. Ці-ж ня дзіўна,

што палякі вялікі і карысны для іх і для беларусаў кусок беларускай зямелькі захопліваюць пад сваё распараджэнье для сваіх салдат ці для сваіх служкаў,—ці-ж ня дзіва каб беларусы маўчалі, ці-ж ня дзіва каб беларусы самахоць у польскія лапы на іх ласку і волю здаваліся і дзеля якой карысьці? дзеля солі, ці дзеля цукру, ці дзеля карасіны? А ці-ж мы ня мелі ўсяго гэтага даўней: ад украінцаў і з заграніцы, ды куды шмат лепшага гатунку? Ды мець можам і далей, калі толькі будзем вольнымі і будзем па сваей волі на граніцы свайго краю з суседзямі абменіваща грашмі і таварам. З ласкі на пацеху ці для нашага пекнага ablічча ніхто нам тавару дарма ня дас্তь, а за гроши дык усякі нам служка, ня толькі польскі хцівец, ахвочы пажывіцца з беларусаў, недапусьціўшы нас саміх да загранічных рынкаў. Зямля наша — багацьце наша, праца наша — багацьце наша, старанье наша — багацьце наша, а за гэта — ўсё можам мець, абы нам да гэтага воля свая над усім сваім бяз чужога шляхоцкага „не позвалям“...

* * *

II.

Павінна быць ведама, што перавоз па вадзе караблямі танейшы ад перавозу чыгункай, ці коньмі. На адзін карабель зъмясціць можна тавару столькі, сколькі дзесяць паяздоў чуць павязуць. Значыцца, адным заходам робіцца, дастаўка аж за дзесяць паяздоў, і шмат скарэй, чымся паяздамі, і па танейшай дарозе—бо на вадзе, ня трэба рэяк класыці, і мастоў рабіць, і горы знасіць ці лагчыны засыпаць—на ўсё гэта ня трэба кошту пана-сіць. Вось і таней, і скарэй, і бяспячней, адным словам: выгаднейшы перавоз вадой ад іншых дарог. Вось дзеля гэтага карысна мець бераг мора дагодны для прыстанішча караблёў. А як вядома бераг праз вольнае мора гранічыцца з берагамі ўсяго сьвету, што даець вольны доступ да суседзяў бліzkіх і далёkіх. Выгаду—мець добры бераг мора—разумныя людзі даўна пазналі. Затое ніраз гасударствы калацілася за доступ да мора і дабіваліся мора вайной, як гэта рабіў

Пётра Вялікі са Шведамі, або Сэрбія з суседзямі, або як гэта цяпер робіць Польшча з Літвой, дзе ёсьць добры бераг: Мэмэль і Палонга, хоць лепшы бераг — Лібава, але да яе праз Літву дарога... Так, відавочная выгада мець бераг мора і прыстанішча для караблёў усяго сьвету. Але беларусы пры боку свайго краю ня маюць мора, затое продкі нашы, князі Полацкія, мелі дагавор з Рыгай, праз каторую і таргавалі з заграніцай; а князі паўдзённай Беларусі (Навагрудзкія, Пінскія, Слуцкія) і ўсходняй Беларусі (Смаленскія, Аршанскія, Мсьціслаўскія),—вялі торг з заграніцай праз Украіну (през Кіяў) і праз Чорнае мора. Вось доляя Беларусі перапляталася доўгі час з доляй Украіны. Ды ня толькі дзеля гэтага, а і дзеля багацьця самой Украіны, дзе як ведама зямля — чарназём, на сажань у глыбіню; родзіць і пшаніцу, і цукровыя буракі; а ў зямельцы ёсьціка сколькі хо-чаш і жалеза, і каменнага вугля, і солі, і вапеньніку, і крэйды і шмат якога ба-гацьця. З Украіны да вайны цукер мы мелі, праз Украіну, Чорным морам з Каўказу карасіну мы мелі, і праз Украіну Чорным морам усё-чыста з усяго сьвету

атрымаць можам. Вось з такоі старон-
кай суседаваць і здружыцца—і да саюзу
прыстаць дык ёсьць выгада відавочная
і вялікая. Такая старонка, як Украіна,
што сама ўсім - чым багата, ня гоніца
каб пажывіцца і выцягнуць дабро ад су-
седа, ды яшчэ сама даць можыць най-
таней крупчаткі, цукру, жалеза, солі,
карасіны—такая багатая хаўрусьніца нам
усяды патрэбна. Мы яе і павінны ста-
рацца мець. Дзеля гэтага беларусы, да-
біваючыся вольнай Беларусі, памагаюць
украінцам дабіцца вольнай Украіны: дзеля
гэтага беларусы шчыра трymаюцца друж-
бы з украінцамі, якія — ёсьць ведама —
ацанілі і цэнюць нашу дружбу як запраў-
ды шчырую. І ня толькі дзеля якой ка-
рысьці але украінцы мілы беларусам і
дзеля харектару суседзкага і таварыскага.
Нам з імі ня прыходзіцца калаціцца за
межы, і ня было аб тое ніякай спрэчкі,
—бо нашы гаворкі падобныя і асыміля-
цыя ці наварот беларусоў на украінцаў, а
украінцаў на беларусоў ня робіць нам
ніякага страху. Па шмат прыкметам —
дружба наша з імі можыць быць моцнай
і трывалай, і да гэтай дружбы беларусы
павінны гарнуцца съядома і з ахвотай.

Маючы тады з дружбы з Украінай вольны прывоз да нас усякага яе дабра і ба-гацьця, а праз яе—вольны для нас пры-воз Чорным морам усяго нам патрэбнага з усіх бакоў вялікага съвету, — можам тады жыць запэўненымі на выгоды і ад недахваткі. І хоць можа далекавата троху ад Беларусі Чорнае мора, можа малавата карыстацца прыдзіцца ім, пакуль будзе прачышчаны Днепр (Дняпро), але затое пасьля прачысткі Дняпра, калі пойдуць караблі з Чорнага мора па Дняпру праз Кіяў на Рэчыцу, Жлобін, Рагачоў, Магілёў, Оршу аж да Смаленску; або з Дняпра па Сожы на Гомаль; або па Бя-рэзіне на Бабруйск і Барысава,—дык тады будзем мець дарогу праз Украіну на ўвесь съвет, абы толькі мець вольную дарогу па Дняпру праз Украіну. Такі-сякі розум падказывае кожнаму, хто над гэтым за-думляеца, што сяброўства з Украінай трэба нам дабівацца. Маючы тады воль-ны прыступ праз Украіну да Чорнага мора, а праз Літву, ды можа удасца, і праз Латвію вольны прыступ да Баль-тыцкага мора—будзем з гэтага шчасльівы і забясьпечаны за вольны наш гандаль праз мора з вялікім съветам. Пры такой

дружбе нашай ад Чорнага мора да Баль-
тыцкага — ад мора да мора — наша
сяброўства з Украінай і з Літвой ды з
Латвіяй даець нам найбольшыя выгады,
даець нам можнасьць мець усё-чыста,
што толькі ад людзей мець патрабуем.
Ніякая іншая комбінацыя, з іншай кум-
паніяй сяброўства не даець беларусам
столькі выгад, сколькі гэна сяброўства з
Украінай і з Літвой ды з Латвіяй. Не
здарма, значыцца, беларусы горнуцца да
гэтай дружбы, сябруюцца з Літвінамі,
шукаюць сяброўства з Латышамі, ста-
раюцца дабіцца вольнага дзяржаўнага
жыцця сваей бацькаўшчыне Беларусі
і шчыра дапамагаюць таго-ж самага да-
біцца і для Украіны.

* * *

III.

Ад Балтыцкага мора—ад Рыгі, Лі-
бавы, Мэмэля,— і да Чорнага мора — да
Адэсы, Мікалаява. — на паласе сухапуці
месцюцца народы: латыскі, літоўскі, бе-
ларускі і украінскі; зусім у бок ад іх, на
захад,—народ польскі, а на ўсход—народ

вялікароскі. І як ведама, з Вялікаросії да гэных мораў дарога простая толькі праз Украіну, або праз Беларусь і Літву, ці праз Латвію. А з Польшчы свая дарога да Бальтыцкага мора праз Гданьск, і да Чорнага мора праз Румынію на Констанцу. Гонючыся за чужымі абшарамі зямлі на Беларусі і на Украіне, ўбіўшыся як скула ў бок кліnam паміж Беларусяй і Літвой ад Беластока, Брэст-Літоўска і Пінска аж да Дзісны і Дзвінска, цяпер Польшчы досіць гэтага, каб падавіцца, але—як кажуць людзі—большым куском лягчэй падавіцца, дык і Польшчы мала яшчэ заграбленага і яна масьціцца узесьці на Літву, бо насьля захвата беларускага кліна ей адгэтуль з беларускім дабром найбліжэйшая дарога заграніцу праз Літву. Ня было-б такога вялікага дзіва з гвалту Польшчы, каб сюды ішла дарога з самой Польшчы, але-ж каб мець да гэтай дарогі прычэпку, дык яна перш зглумілася над воляй беларусаў, захапіўшы ў іх клін зямлі, праз паноў-шляхтунуў, якія тут і запанавалі над сялянамі—беларусамі, азяўшы ў свае руکі ўладу ў паліцыі, і па казёных канцылярыях як чыноўнікі, і як начальнікі. Згвалтаваўшы

волю беларусаў і пакуль-што бяз вялікага для сябе страху, відаць ні на вялікі страх лічуць палякі кінуўшыся заграбсьці Літву. Лапчывасьць польскай шляхты так бяздонна, іх шляхоцкая натура так праніктнuta панствам: панаваць над мужыкамі і над слабейшымі, — што з іх боку, як і ад бальшавікоў, роўна спадзяваца можна ўсякай авантуры і гвалту. Добра відзючы, што польскай палітыкай у нашым kraю кіруюць толькі паны-шляхта, добра пазнаўши панскую ласку і rozум кароткі за даўнейших і за цяперашніх часоў,—німа дзіва, што і беларусы і літвіны як мага працівюцца паддаваца польска-пanskай-шляхоцкай сіле... І гэта будзіць да таго часу аж пакуль паны-шляхта адстануць прыступаць да беларускага народа і да літоўскага — з сваей польскай апекай. З польскім народам дружбу завясьці можна будзе тады, калі ён перастаніць скываць на нас сваё войска і калі сам недапусціцца, каб паны-шляхта скувалі яго на нас. Народы могуць і павінны згаварывацца па добрай волі і бяз ваеннага гвалту. Калі-ж палякі дявераюць больш ваеннаі сіле як праву і справядлівасьці, дык ведама, на яе і

павінны пакладацца, а там паглядзім што пераможыць: ці польская куля ці дух беларускага і літоўскага народу. Бальшавікі ў Рasei, вун як храбацца сілай, вун як папісываюцца гвалтам і пострахамі — аж да турмы, аж да загубы за непаслушнасць і непакорнасць іхняй уладзе, а й то спакою утримаць ня могуць і нет-ведама ці абароняцца ад неспакою і ці утримаюцца пры сіле. Калі-ж Польша спадзяецца папісацца горшым рэжымам ад бальшавіцкага, дык і то нет-ведама ці загубіць непакорных і ці прысьмірэюць нездаволеныя; скарэй будзе тое, што ад нязноснага рэжыму скарэй помста выбухніць, скарэй выбухнуць паўстаньні, скарэй завядуцца героі за народнае вызваленіня з-пад чужога панаванья. Як вядома, пад уціскам народ бяднеіць, але нацыянальны дух tym больш прабіваецца і гартуецца, чым больш крыўды зносіць народ. За астатнія часы нацыянальная съвядомасць пашырылася скрося па Беларусі, чаго ні так скора ўдалося-б да-біцца агітацыяй за нацыянальны рух, але таму дапамаглі наезныя начальнікі і прывазныя чужыя парадкі, добра даўшыяся ў знакі беларускаму народу, так як і

паны-шляхта, паказаўшыя свае зубы йзноў,
як і даўней за паншчынай. Народ асташ-
еца быдлам, патрэбным адбываць стойку,
павіннасці, прыгон на прымусовыя ра-
боты, плаціць налогі грашмі, дабром і
кормам, адкупляцца ад прычэпак шляхту-
ноў-кручкоў паліцейскіх, ваенных і усякіх
чыноунічкаў—даючы хабара, і гасьцінцы
бо за гэта дык і ў ксяндза ласка знай-
дзеца. А ксяндзы польскія цяпер — ні
ксяндзы сталі — а хэўра панска-шляхоц-
кая; не Хрыстусова а польская войска,
з формай і з чынамі, замест дзесянцёра
прыказаньня „ні забівай“ дабаўляюць
„души“, дзеля таго, што не ўпамінаеца
там цела, дык яго значыцца ні забара-
ніяеца забіваць... На амбоні польскі
ксёндз як бальшавік на падмостках: або-
два роўна заядла палітыку спадабаўшы
даводзяць з усіх сіл, што вядомая ім па-
літыка калі возьміць верх дык у людзей
шчасьця будзіць аж праз край поўна.
Каб так як за польскую палітыку ды за
Боскую Эванэлію так заядла ксяндзы
гарлавалі. дык можа быць абыйшліся-б
людзі зусім без палітыкі і ўжо даўна з
Боскай Эванэліі мелі-б людзі шчасьця аж
през верх з коптарам. Так, касьцёл і

амбона касьцельная—для палякаў—праз
ксяндзоў дасталася і за зньявагу польскай
палітыкай касьцёла і амбоны — народ
яшчэ суд знайдзіць. Гэтым і ўдаецца
польскай сіле яшчэ утрымлівацца на Бе-
ларусі, што польскія ксяндзы народ за
ей цягнуць; але за ксяндзамі народ ві-
дзіць лапчывых паноў-шляхтуноў цэлую
араву, так што не надаўга ксяндзоўскай
павагі хваціць уцягваць народ пад поль-
ска-панскую апеку і ласку. Апроч „шля-
хэтнай польскай мовы“ карыснага добра
даць Польшча нічога не маіць. Усё, што
з вялікім трудом дастаецца на Беларусь
з Польшчы, дык гэта найбольш чужое
з заграніцы прывазное, што беларусы
і самі проста з заграніцы атрымаць мо-
гуць бяз варшаўскіх перакупшчыкаў.
Тое-ж сваё, што у Польшчы знайдзіцца
з багацця краёвага, дык Польшчы самой
больш патрэбна чымся яна выцягнуць з
зямлі можыць, так што невядомыя лішкі
беларусаў не здаволюць, хоць паляком
і паквапна, прынамся у цяперашні га-
лодны час, кінуць на Беларусь патрэбных
рэчы (жалеза, карасіны, солі і інш.), за
каторыя можна было-б съцягнуць з бела-
русаў вялікія гроши і пахваліцца — што

і праз Польшчу мець можна. Але самае
страшное для беларусаў—дык гэта апека
польская над беларускай зямелькай. Што
мае быць вырашана і які будзе ра-
спарадак з зямлёй на Беларусі, гэта за-
лежыць ад Варшаўскага Сэйму, які ўжо
закон зямельны вырашыў без беларусаў.
Але каб і належылі беларусы ў Варшаў-
скім Сэйме да суда над зямлёй, дык усё
роўна верх астaeцца за палякамі бо іх у
Сэйме больш. Ось той распарадак зям-
лёй, які можыць быць па іх польской
волі і бяз нашай, тое неічасьце, што за-
коны пойдуць не па нашай мыслі, а па
іхнай хітрасьці,—гэта нас раз'еднаіць аж
да таго часу, пакуль беларусы ні здабу-
дуцца на сілу і на права—распараджацца
сваей зямелькай і сваей воліяй па самім
сабе уложаных законах, гэта значыцца
— у Вольнай і Незалежнай Беларускай
Народнай Рэспубліцы.

IV—1921.



80000003 103833